

матургаў Цяцерскага і Марашэўскага. *Могілкі* былі спляжаныя. *Магілы* раскапаныя. Чарапы павешаныя на палкі.

У Палацку зруйнавалі *могілкі* і пабудавалі аэрадром. У Менску на месцы *Стараражоўскіх могілак* — кінатэатар. У Віцебску на могілках зрабілі 9-павярховы дом з крамай „Дзіцячы съвет“ і плошчу Перамогі.

У 80-ых гады беларуская моладзь у Менску праводзіла свае нелегальныя сходкі на *Кальварыйскіх могілках*. Там, побач з магіламі продкаў, было бясьпечна. Небясьпечна было сядро жывых. Гэтая ж моладзь ішла да забытых магіл паўстанцаў Каліноўскага на *Вайсковых могілках*. Пры *Маскоўскіх могілках* у Менску міліцыя зьбівала дубінкамі і труціла газам людзей, якія на Дзяды ў 1988 годзе ішлі да *магілы* Ўладзімера Карапкевіча. Каб не пусціць іх на *могілкі*, каб ня сталася таго, пра што бард Але́сь Камоцкі — на слова таго ж Карапкевіча — праспіываў: „Бацькі з *магіл* цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было“.

## Музэй

### *Iгар Бабкоў*

Для Багушэвічавага мужыка ўвасабленнем беларускай долі быў суд. Што б ён ні рабіў, адкуль бы ён ні выходзіў і куды б ён ні скіроўваўся — ён патрапляў у суд: з адвакатамі, судзьдзямі, штрафамі, судовымі выкананіцамі. Нашаніўцы пачатку стагодзьдзя выбралі сабе іншую долю — *музэй*.

Зь віленскага *Беларускага музэю* пачалося адраджэнне. Паэты, рэвалюцыянэры і дзяржаўныя дзеячы аднолькава зачаравана глядзелі на памяткі даўніны, шукаючы ў іх натхнення і падтрымкі.

Усё XX стагодзьдзе беларуская культура зьбірала гэтыя памяткі мінулага. Лепшыя нашыя кнігі — менавіта пра гэта.

Нядайна мы зразумелі, што мы жывыя і што ў нас ёсьць будучыня. Мы выйшли на вуліцу... Вечар... Рэзьбітая ліхтары... Зграі аманаўцаў адлоўліваюць апошніх дэмантрантаў. Заўтра суд.

Хто будзе судзьдзямі і хто падсуднымі, мы ўжо ведаем.

## Мурок

### *Валянціна Мароз*

Ёсьць у суворага пазычаныя зь нямецкае — *мур* — роднаснае беларускае мурок. Якое тым цікаве, што ня сталася звычайнім варыянтам з памяншальна-ласкальным суфіксам *-ок-*, а зажыло самастойным жыцьцём. *Мурок* — ня толькі маленькі *мур*, а таксама такое *мураванае жытло*, якое чалавек вызнае за часовае. Таму ў гэтым слове чуеца адценъне несамавітасці, не-паўнавартасці, але разам з тым і пэўнае ўдзячнасці (служыла ж, давала прытулак!). Пры неспрыяльных варунках у *мурку* можна прачасаваць і ўсё жыцьцё. Але калі ўзьбівацца на што лепшае, то беларус пэўна ж памкнецца не ў раскошны *мур*-палац, а ўва ўтульную драўляную хату. Ці ня тое пацвярджаюць густыя зарасынікі нежылых катэджаў пад гарадамі ды мястэчкамі, з гарачкі набудаваныя ў часы перабудовы...

Беларус дыстанцецца і ад будынкаў-муроў — халодна-афіцыйных уста-